

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 40 (1414)

Аўторак

18

ЛЮТАГА

1936 г.

Год выдання XIX

РЭЗЮМЭ ПІ ПЛЕНУМА ПРАУЛЕННЯ ССП СССР ПА ДА-
КЛАДАХ БЕЛАРУСКАГА І ВАШНІ ГРСКАГА САЗОУ СОВЕЦКІХ
ПІСЬМЕНІКАЎ І НА ДАКЛАДАХ Т.Т. СУРКОВА, СЕНЧЭНКА І
АЛЕКСАНДРОВІЧА.
БЕЛАРУСКАЯ СОВЕЦКАЯ ПАЗЫЦЫЯ — ДАКЛАД ТАВ. АНДРЭЯ
АЛЕКСАНДРОВІЧА НА ІІІ ПЛЕНУМ ПРАУЛЕННЯ САЗОУ СОВЕЦ-
КІХ ПІСЬМЕНІКАЎ СССР.
ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР АБ
ХОДЗЕ ЛЕСАЗАГАТОВАК І ЛЕСА ВІВАЗКІ ПА ТРЭСТУ ЛЕСБЕЛА.

СЁННЯ ў НУМАРЫ:

Ф. ШПІГЕЛЬ — ПЯТЫ МЕСЯЦ ІТАЛА-АБІСІНСКАЙ ВАЙНЫ.
Л. ГЛЕЗЕР — АПТАТАРЫ І ПАРТКОМ.
ЗА РУБЬКОМ:
МАГУТНАЯ /АНТИФАШЫСЦКАЯ ДЭМАНАСТРАЦЫЯ У ПАРЫЖЫ.
ДА СОВЕЦКА-ЯПОНСКІХ АДНОСІН.
ФРАНЦУЗСКИ ДРУК АБ СТАНОВІШЧЫ НА ДАЛЕКІМ УСХОДЗЕ.
ПАДПІСАННЕ ГАНДЛІВЕГА ПАГАДНЕННЯ ПАМІЖ СССР І
РУМЫНІЯЙ.

ГАДАВІНА СТАЛІНСКАГА СТАТУТА СЕЛЬГАСАРЦЕЛІ

СТАЛІНСКІ СТАТУТ — НЕПАРУШНЫ ЗАКОН!

Праверым выкананне кожнага пункта сталінскага статута ў калгасах БССР

ЗВАРОТ КАЛГАСНІКАЎ І КАЛГАСНІЦ — ЧЛЕНАЎ ЦВК БССР —
ДА УСІХ КАЛГАСНІКАЎ І КАЛГАСНІЦ, ДА УСІХ ЧЛЕНАЎ СОВЕТАЎ БССР

Таварышы, прайшоў год, як ірыяст сталінскі статут сельгаспадарчай арцелі. Кожны калгаснік і калгасніца на вопыце жыцця і работы свайго калгаса прамовеі вядзе азначэнне статута для правільнага наладжвання калгаснага самаправавага культурнага жыцця.

Усе гэта стала магчымым толькі дзякуючы ўвазе з боку нашага правядыра і кіраўніка таварыша Сталіна да жыцця і быту калгаснікаў.

Таварыш Сталін сказаў: «Жанчына ў калгасе — вялікая сіла, і сталінскі статут сельгаспадарчай арцелі прадугледзеў цэлы рад пунктаў, якія датычаць паліпаўнення жыцця, навування і вылучэння жанчын. А сёння мы ўжо бачым бліскучыя рэзультаты гэтай увагі партыі і ўрада да жанчын».

На аснове сталінскага статута змянілі перадаўца на вечнае нарыстанне калгасам. Тэсцяч калгасам Савойшай Беларусі ўжо атрымалі акты на вечнае карыстанне зямлі. Значна лепш паставіла справа арганізацыяна-гаспадарчага ўпарадкавання ў калгасах. Мы бачым, як на нашых вяснях умацоўвалася і расце калгаснае гаспадарства. Многія калгасы пераходзяць на шматпалёвы севаоборот і дабіваюцца вялікіх поспехаў у справе ўзвышэння ўраджайнасці. Жывёлагадоўчыя фермы ў калгасах з кожным годам расшыраюцца і паліпаўняюць сваю работу. Калгасы ўраджайнасцю новымі сельгаспадарчымі будынкамі, складаным сельгаспадарчым інвентарам. Паспяхова закончылі сельгаспадарчыя работы ў 1935 годзе, поўнасна і дэталірова выкарыстоўваючы свае абавязаныя калгасамі перад пролетарскай дзяржавай на хлебапастаўках, на мяху, малаку і інш. — гэта з'яўляецца яркім паказальнікам вялікіх поспехаў калгаснага будаўніцтва.

Асабістае жыццё калгаснікаў у шмат раз паліпаўнялася ў параўнанні з жыццём на аднаасобнай гаспадарцы. Той, хто працаваў у калгасе часна, атрымаў на выправаўненні праддзі да-статковае колькасць сельгаспадарчых прадуктаў і грошай, якія поўнасна забяспечваюць яго і яго сям'ю. Паміма таго, значна спрыяе паліпаўненню жыцця калгасніка ўраджайнасцю пштаніа аб агародах, ліквідацыя бескароўнасці і развіццё жывёлагадоўлі ў асабістым карыстанні кожнага калгасніка.

Мы бачым карынную змену бытавых умоў жыцця калгасніка, якія сталі магчымымі толькі дзякуючы калгаснаму ладу. Усе нашы дзеці навуваюцца ў школах, вядзецца вялікая работа па навування дарослага насельніцтва, растуць калгасныя клубы, кіно, радыёўстаноўкі, лазні. Асабіста моцна адтувае паліпаўненне свайго жыцця калгасніка. «Жанчына ў калгасе» пашла ўгору. Учора яшчэ вабіла, цёмная, няграмацная сям'я, дзе жкой у мінулым абмяжоўваўся інтарэсам свайго двара, сёння на аснове сталінскага статута — калгасніца стала роўнапраўным членам калгаса, роўнапраўным таварышам калгасніка ў гаспадарчым, грамадскім і палітычным жыцці.

Калгасніца вельмі добра працуе на ўсіх сельгаспадарчых работах, і сярэд калгасніц шмат выдатных стаханавак. Сотні і тысячы калгасніц выдатна выконваюць кіруючую работу ў калгасе на пасадах загадчыкаў ферм, брыгадзіраў, звеняных, старшын калгасаў, адказных па ільну і т. д. Многія калгасніцы з'яўляюцца членамі саветаў, райвыканкомаў, вышэйшага органа ўлады — Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта.

Усе гэта стала магчымым толькі дзякуючы ўвазе з боку нашага правядыра і кіраўніка таварыша Сталіна да жыцця і быту калгаснікаў.

Мы ўносім прапанову, каб на агульных сходах калгаснікаў былі паставлены даклады праўдліва і правільна выканання статута ў кожным калгасе. Гэта правярка павінна праходзіць пад знакам барацьбы за выдатную сяўбу, за вырощванне новых і новых атрадаў стаханавцаў сацыялістычных паляў, за высокую ўраджайнасць, за арганізацыяна-гаспадарчае ўмацаванне калгасаў.

Мы ўносім прапанову, каб на агульных сходах калгаснікаў былі паставлены даклады праўдліва і правільна выканання статута ў кожным калгасе. Гэта правярка павінна праходзіць пад знакам барацьбы за выдатную сяўбу, за вырощванне новых і новых атрадаў стаханавцаў сацыялістычных паляў, за высокую ўраджайнасць, за арганізацыяна-гаспадарчае ўмацаванне калгасаў.

Мы ўносім прапанову, каб на агульных сходах калгаснікаў былі паставлены даклады праўдліва і правільна выканання статута ў кожным калгасе. Гэта правярка павінна праходзіць пад знакам барацьбы за выдатную сяўбу, за вырощванне новых і новых атрадаў стаханавцаў сацыялістычных паляў, за высокую ўраджайнасць, за арганізацыяна-гаспадарчае ўмацаванне калгасаў.

Мы ўносім прапанову, каб на агульных сходах калгаснікаў былі паставлены даклады праўдліва і правільна выканання статута ў кожным калгасе. Гэта правярка павінна праходзіць пад знакам барацьбы за выдатную сяўбу, за вырощванне новых і новых атрадаў стаханавцаў сацыялістычных паляў, за высокую ўраджайнасць, за арганізацыяна-гаспадарчае ўмацаванне калгасаў.



Нарада перадавікоў жывёлагадоўлі з кіраўнікамі партыі і ўрада. У прэздыуме нарады таварышы Сталін, Варашылаў, Янаўлеў. (Савафот.)

НАРАДА ПЕРАДАВІКОЎ ЖЫВЁЛАГАДОУЛІ З КІРАЎНІКАМІ ПАРТЫІ І УРАДА

РАНІШНЯЕ ПАСЯДЖЭННЕ 16 ЛЮТАГА

У прамавой прадстаўнікоў пентральных раёнаў, нацыянальных рэспублік, аддзялення Нарымскай акругі, дыярак, чабанаў і вучоных гучыць непахісная воля да новых перамож сацыялістычнай жывёлагадоўлі, бязмежная любоў да вялікага правядыра народаў таварыша Сталіна, узвучыць за шчаслівае, раліснае жыццё.

— 3 10 кароў свайго групу, — гаворыць дыярак вобласці, тав. Рэбнін, — я ў мінулым годзе надала 33 тысячы літраў малака. Я абмяла 5 трыццаці годзе з кожнай кароўкай надала 4 тысячы літраў, захавалі ўсё малаціна, навушч астатніх дыярак працавалі так, як працую я.

Сваірака фермы калгаса «Путь Ленина», Курбанскага прая, тав. Ансімава расказвае, як уладзілі ёй з кожнай сям'янак вырасціць на 2 парасяці, а дае аб'ёмна ў 1936 годзе ад кожнай сям'янак вырасціць 30 дзевяціх парасят.

Аб поспехах свінагадоўчага саюза імя Сталіна, Маскоўскай палітальнага саюза тав. Румінічэў. Дзяўка тав. Спрыялова (калгас «Красный коллективист», Іванскай вобласці) расказвае, як клопціца аб вырошчванні патомства каровы-рэкардысткі «Заря», даўшаі са год 9.263 літраў малака.

ЗАКЛЮЧНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 16 ЛЮТАГА

У прэздыуме нарады таварышы Сталін, Молатаў, Варашылаў, Орданікідзе, Чубар, Мікан, Андрэў, Анціпаў, Янаўлеў, Чарноў, Халмановіч.

Дойта не змаўчаюць поўнага захвалення прывітанні любімому правядыру тав. Сталіну, крмі «Ура», гром апладысаментаў.

Першым на вяртнім пасяджэнні 16 лютага выступіла старшыня калгаса імя Першага мая, Вінніцкай вобласці, тав. Зуб. На украінскай мове ён расказвае аб дасягненнях свайго калгаса.

Уобразнай і яркай прамовай зняты свінар саюза «Роскошь», Курскай вобласці, тав. Зуеў дзельнаа вопытам свайго работы. У канцы свайго выступлення тав. Зуеў заўвагае: — Я хачу быць не толькі свінарам добрым, але і саагатахкам добрым.

Молатаў, Правільна. (Аплады-
сменты).
Зуеў. А для гэтага што треба? Для гэтага треба вучыцца.

Сталін. Правільна. (Аплады-
сменты).
Зуеў. Пяпер я яшчэ хачу ска-
заць, таварышы, аб тым, каб
«Крестьянская газета» выходзіла
штодзённа.

Сталін. Правільна.
Зуеў. Каб калгаснікі праз гату
газету дзельнілі сваім вопытам
работы.

Таварыш Г. П. Ермакоў (Усе-
саюзны інстытут жывёлагадоўлі)
прывячае сваю прамоу метыца-
цы і акліматызацыі авечак.
Цяляціца калгаса «Трудовик»,
Паўночнага края, тав. М. І. Кар-
манова за пяць год выкарміла
180 ялят. Яна бярэ на сябе аб-
авязаньства ў гэтым годзе вы-
расціць 50 ялят, не дапусціць
ні аднаго выпадку надаяку, і
выклякае на спаборніцтва цяля-
ціца Іванскай вобласці.

СЕЛЯЗНЕВА Васіліца Нікалаўна — загадчыца
аўтаварнай фермы калгаса «Беларуская вёска»,
Ліванскага раёна (БССР).
КЛІМЯНКОЎ Іван Адамавіч — загадчык свіна-
гадоўчай таварнай фермы калгаса імя Кірава,
Шклоўскага раёна (БССР).

ДЗЯКУЕМ ЗА ГАСЦІННЫ ПРЫЁМ ТАВАРЫШАМ ГІКАЛО, ЧАРВЯКОВУ І ГАЛАДЗЕДУ

Пісьменнік Савецкага Саюза, які прасутычаючы на ІІІ плену-
ме саюза савецкіх пісьменнікаў,
сардэчна дзякуючы Цэнтральнаму
Камітэту Комуністычнай партыі
(большэвікоў) Беларусі, урад, прам-
пачыны і саюз савецкіх пісьмен-
нікаў Беларусі за той выключна
цёплы прыём, які быў аказаа дэ-
легатам брацкіх рэспублік у часе
нашага прабывання ў сталіцы ор-
данісанага Беларусі.

Тав. Л. М. КАГАНОВІЧ у Бірабіджане і Улан-Удэ

Народны камісар шляхоў зносі
і сакратар ЦК ВКП(б) тав. Л. М.
Кагановіч наведаў пры ляздзі на
Усходняй дарогу сталіну Зурэаў
аўтаварнай вобласці Бірабіджана.
На Бірабіджанскай плошчы ў Бі-
рабіджане вядзецца вялікі мінг
працоўных і чырвопаветршчых час-
цей Бірабіджана, якія горача віта-
лі сардэчна вялікага Сталіна тав.
Кагановіча.

З'ЕЗД КАЛГАСНІКАЎ-УДАРНІКАЎ ГОРНАУСКАГА КРАЯ

ГОРКІ. 16 лютага. Вечарам 15 лю-
тага адкрыліся ў вяршы з'езд кал-
гаснікаў-ударнікаў.

Для ўзвяду ў работах з'езда ў
Горкі прыехаў старшыня ЦВК СССР
тав. М. І. Келінін, знога на вакада-
е сустракаў тысячы ўдзельнікаў і ўд-
ніц прадпрыемстваў горада і кал-
гаснік — дэлегаты з'езда.
Тав. Келінін перадаў з'езду пры-
віттанне ад ЦК ВКП(б) і саюзнага
ўрада і выступіў з вялікім дакла-
дам аб міжнародным і ўнутрына-
станавічым Савецкага Саюза.

Ускал пленуму гаркома выбраа
35 чалавек.

Менская гарадская канферэнцыя кансамола

Учора закрылася менская гарад-
ская канферэнцыя кансамола.
Канферэнцыя асудхала даклад
тав. Аўгустайціса аб работе ЦК
кансамола Беларусі і справадачы
даклад тав. Фалдзеева аб работе мен-
скага гарадскага камітэта кансамо-
ла.

АГИТАЦЫЯ І ПРАПАГАНДА

АГИТАТАРЫ І ПАРТКОМ

У парткоме пшэвавода імя Сталіна (Касцюкова) добра ведаюць усе агітатары. Усе запер- джаны на пасаджэнні партыйнага камітэта, прымавалі да пэха, але гэтым на сутнасці і абмежаваліся, калі не лічыць асобных справаў палітбюроўскага, які часам заслухоўваў партком.

Вядома ў парткоме аб тым, што Налецкі дрэнны палітбюроўскі; аб ім неж нават на пасаджэнні парткома спецыяльна гутарка ішла.

І тым не менш ён застаўся агітатарам. І калі аднойчы вечарам Налецкі падшоў да намесніка сакратара парткома тав. Місціўца і паведамаў, што сёння ў 11 гадзін вечара ён будзе праводзіць гутарку ў ашчычным пэку, той на-хвалу кінуў:

— Добра, праводзь... Сам-жа Місцівец не падіць па- трэбным прывесці, як будзе Налецкі праводзіць гутарку. Хіба гэта так вольна!

Калі час набліжаўся да 11, мы прышлі ў чырвоны вуток ашчычна- га пэха. Змена нядаўна скончыла работу і Налецкі пачаў гу- тарку аб англійска-французскіх пера- твароў.

Гаварыў Налецкі павольна, вя- ла, а вялікімі паўзамі, як быццам ён нешта імпушоў у памяць і не мог. Ён не глядзеў на слуша- чы і, насунуўшы пашку на вочны, гаварыў не заўважваючы, што не- каторыя са слушачоў дрэмалі, іншыя неспрыяльна чакалі, калі ён скончыць.

Нарэшце ён спытаў і запытаў: — Ці ёсць якія пытанні? Пытаньняў, зразумела, не аказа- лася.

Тав. Ён пачаў павольна взы- ніць стыхаўскага дна. Агітатар гаварыў аб выніках стыхаўскага дня, не ведаючы аб стыхаў- скім ў пэку і, натуральна, што рабочыя высмейвалі яго, калі ён лаяў гаварыць аб рэчах, пра якія сам не ведаў.

Гэты эпізод яра паказавае стыль работы парткома з агіта- тарами. Фармальныя адносіны да спраў, нежаданне ўважліва ў сут- нясць і змест агітацыйнай рабо- ты — вось, што характарызуе кі- раўніцтва парткома.

Характэрная рыса. Аднойчы тав. Місцівец сабраў усе парт- комы і пачаў апытваць іх аб ра- боте партгрупы, аб становішчы агітацыйна-масавай работы. Кожны партком дакладваў, Місцівец яго апытваў. Апытваў Місцівец так, як быццам гэта нова чапа- лок, які толькі прыхаў на завод і знаёміцца з партарганізацыяй.

Потым ён доўга і нявяжа да- ваў усім устаючы...

Ішчэ адна характэрная факт. Партком абмяркоўваў пытанне аб

станавішчы палітычнай агіта- цыі на заводзе ў разро- зе рашэння ЦК ВКП(б) па Бала- хнінскому камбінату.

Работа парткома няма яшчэ і па гэты дзень.

Тав. партыйны кабінет як на за- водзе імя Сталіна сустрапае не на ўсім заводзе. Вядлікі доб- ра абсталяваны пэкай. Тут праводзіцца заняткі з прапаган- дыстамі, даюцца кансультацыі агітатарам.

Але лепш было-б, каб гэтай кан- сультатывой з'яўляліся не былі. Не было-б столькі палітычнай блытані- ны ў гутарках і ў галовах агіта- тараў.

Аб наглядных дапаможніках для гутарак, аб падборы матэрыялу для штодзённай палітфармацыі, аб рэкамендацыі матэрыялу для чыгачынаў гаварыць не прыхо- дзіцца. Не займацца гэтым парт- кабинет. Апрача-ж яго гэтым зай- мацца няма каму.

Загадчык парткабінетам тав. Вальфрэн добра падрыхтаваны таварыш. Але і яна дакладна не ведае, што ёй рабіць, на каго арыентавацца, бо тут і палітін- фарматы і чыгачы, і агітатар, і прапаганда—усё адны і тыя-ж людзі.

У клубе праводзіцца роўная ра- бота. Тут і фізкультура і музы- чныя гурты, карацей кажучы — усё, што падобнае клубу вялікага завода.

Няма толькі аднаго — каб клуб арганізаваў наглядную агітацыю вакол галоўнейшых задач парткі і савецкага ўрада.

На сцяне з'явіўся пад самай столу вісяць партреты лепшых ударнікаў завода. Калі яны вы- вешаны — невядома. Але калі судзіць па іх выглядзе, то граба прызнаць, што яны маюць не малую даўнасць.

Палітычная агітацыя не загра- нула клубу. Ён жыве адарваным не толькі ад краіны, але і ад са- мага завода жыццём.

Гомельскі пшэвавод імя Сталі- на—завод, якім зусім натуральна гаварыцца Савецкай Беларусі. Гэта — выдатны твор першай палітычна-масавай работы. Кожны партком дакладваў, Місцівец яго апытваў. Апытваў Місцівец так, як быццам гэта нова чапа- лок, які толькі прыхаў на завод і знаёміцца з партарганізацыяй.

Потым ён доўга і нявяжа да- ваў усім устаючы...

Ішчэ адна характэрная факт. Партком абмяркоўваў пытанне аб

Напярэдадні абмену партыйных білетаў

Барысаўскі райком парткі пра- вярнуў станаўшчыца работу з кандыдатамі парткі. На раённым сходзе кандыдатаў былі заслуханы доклады пасобных сакратароў парткома аб рабоце з кандыдата- мі парткі і справадзілі самі кан- дыдаты аб выкананні імі стату- та парткі. Пасобныя парткомы (пшэвавод імя Сталіна, пшэвавод імя Малавца, фабрычны камбінат «Сімондэр», фабрычны завод № 21 і 25) правялі спецыяльныя сходы кандыдатаў парткі.

Парткомы пшэвавода імя Мала- вца, фабрычнага завода № 21 і 25 арганізавалі спецыяльныя заняткі з камуністамі па вывучэнню ста- тута парткі.

На сходах партыйных арганіза- цый праведзена прапрацоўка пера- давога артыкула «Правды» — «На- пярэдадні абмену партыйных бі- летаў». З камуністамі-адзінца- ми спецыяльныя сходы правялі інструктары.

У гэтых спрагах фашыскага прадаўжэння няма, вядома, нічо- га повага. Аб гэтым тысячы раз- ніцаў на розныя ладзі суветны друг ашчэ да пачатку вайны. Но- вым тут з'яўляцца толькі тым, што палёныя прыманні робіць прадаўжэнні фашысцкіх ваяцкіх колаў у гутарцы з замежнымі журналістамі. Новым з'яўляцца тав. што замест рабейнага бах- валства мы чым спробы апра- дэць мізэрны дасягненні італій- ськай арміі «аб'ектыўнымі пры- чынамі».

Кіраўнік італійскай паліткі добра ўдзяваць, што станаўшчы на фронт вельмі сур'ёзна адбі- ваецца на міжнародным станаў- шчы італіі. Не падлягае сумнен- ну, што вайна, якая заняўлася, з яе вельмі палітычна афарма, з вельмізным цяжарам для насель- ніцтва Італіі выкажае для італій- ськага фашызма і небяспечна ўнутраны ўскладненні. Таму італійскае камандаванне па ўскладненні Афрыцы, як сьнярджае «рабейны» друк, атрымаў ката- рачную дэмагогію: у найбярэй- ным тэрміні павінен быць аб- аб'яў рэальных поспехаў па фронце.

Імяна гэтай дырактывы праба рэстаўляць наступленне італій- ськіх войск у капын студзеня на паўднёвым фронце. Гэта ды- рактыва з'явілася аб'яў ашчына- вана і ў тых жорсткіх бах, якіх адбіваецца прыкладна ў той-жа час на паўночным фронце.

Весткі аб выніках гэтых буйных італійскіх вельмі процілеглыя. Італійскае камандаванне паве- дамляе аб вельмізным перамогах іх на поўдні, так і на поўначы. Па італійскіх аўдыах можна бы- ло меркаваць, што акупацый- ная армія ўдзявае захваліць вельмізны тэрыторыі і дэаганіза- ваць амаль усю аб'ясцкую армію. Гэтыя з'яўдзілі вынікі стратгі- асцяжна ашчынаў італійскімі лічбамі. У той-жа час удзімае- мых ў аўдыах стратгі італійскай арміі настолькі мізэрныя, як быццам і бабў ніжэй не было.

Калі верыць італійскім крыні- кам, то можна лічыць, што пера- могі італійскай зброі грандыё- зны і што вайна павялічыла к вяду, і, ды, справа ішо да іт- чыскага разгрому аб'ясцкай арміі. Але былі італійскія фашы- сцкія заключэнні ў тым, што гэтым з'яўдзіцца дэмаг'я.

Добраўсмяленнае вывучэнне італійскіх сур'ёзных паведа- лэнняў з фронту дазваляе ства- рыць дастаўка існае ўдзялен- не ў тым, што адбылося за апош- нія дзятры тыдні.

Перш за ўсё — аб паўднёвым фронце. Не падлягае сумненню, што камандуючаму італійскімі сіламі на поўдні генералу Гра- цыяні ўдзявае перасунуцца ад Доло ў тэрыторыю да правы- нцы Сідано і-Вале. Але несум- нежна таварыш, што гэта перасу- ванне не з'явілася рэзультатам парыву аб'ясцкага фронту. Іно было выкажана адступленнем ар- міі раса Дэста, якая высунулася заўдзя дэмаг'я наперад, не забі- сцэчаных дастаўкай коль-



14-гадовая піонерка Ляшчэвіч Валя, Пашчыскага раёна, унагароджаная грамадзі ЦВК і СНК БССР і каштоўным падарункам за актыўную дапамогу партыйнікам і справе аховы дзяржаўных граніц. На здымку: Валя з падарункамі.

Своечасова вывезці гаручае з баз

У лютым месяцы раённым наф- табазы павіны выбраць газы 2.600 тон, літрыны — 317 тон. З 1 па 15 лютага выбрана толькі 1.386 тон газы і 66,6 тон літрыны. Такаа база, як Віцебская, неўдзявала яшчэ, уключаючы і судзюскае норму, 56,7 тон газы і 16 тон літры- ны, Гомельская — 56,2 тон газы і 15 тон літрыны, Менская — 63,8 тон газы і 22,6 тон літрыны.

Нам супрацоўнік меў гутарку па тэлефону з радам дырэктароў МТС, дырэктарамі раённых нафта- базы тав. Сушын з'явіў, што за першую палову лютага з базы не выбрана яшчэ больш 48 тон газы, 15 тон бензіну і 13 тон 367 кіло- грам літрыны.

Дырэктар Магілёўскай нафта- базы тав. Сушын з'явіў, што за першую палову лютага з базы не выбрана яшчэ больш 48 тон газы, 15 тон бензіну і 13 тон 367 кіло- грам літрыны.

Рад МТС не бярэць з базы гар- чучага толькі таму, што сама ба- за знаходзіцца каля МТС.

Дырэктар Дзяржінскай МТС тав. Карніцаў у гутарцы з нашым супрацоўнікам з'явіў:

— Ні на студзень, ні на люты мы лімітаў на гаручае ад Наркам- лема не атрымавалі, бо жыцём пачаў з базай, так што ў лютым момант можам свае трактары за- грузаць.

— А вось в і сакавіка, — кажа Карніцаў, — калі ўжо патрэба будзе вывадзіць на поле, тады мы і пачнем вывозіць гаручае. Нам патрэба яго вывезці ў са- кавіку 20 тон.

Вось як Дзяржінская МТС ара- зумела ўказанні парткі і ўрада аб оаэчасовай і поўнай вывазці гарчучага да вясновай пасаўнай кампаніі.

Такое-ж самае станаўшчы і на Польшкай нафтабазе. Тав. пера- поўнена. Дырэктар Ветрыскай МТС тав. Букач, свядоўніцца, што Наркамлем на лютым месці не дастаў плана вывазці гарчучага.

А я-жа з тэраў? — У студзень месяцы, — кажа тав. Букач, — 20 тон атрымаў га- лі, пераліў ў свае бакі, а зараз, каб і прышоў атрымаць, то няма куды зліць.

Многія раёныя арганізацыі ву- сім не півячыцца вывазці гарчуча- га з нафтабаз, і гэтым самым вясновае пасаўнае кампанія ста- віць пад пагрозу арыну.

Здавалася-б, што гэтыя факты павіны былі прымусіць раёам- аддзел і МТС неадкладна ара- ганізаваць правярку выканання калгаскіх статута селькагаспа- дарчай арміі. Аднак, яны абме- жаваліся толькі канстатаваннем фактаў.

Больш таго: ніхто ў раёне не паікаўся, як захоўваюцца ў калгасках зарэгістраваныя ў раё- вынкім статута селькагаспа- дарчай арміі. А захоўваюцца яны ў разне калгасу зусім бе- задказна. Старажны селькагас- падарчай арміі «Чырвоная ар- мія», Вяліка-Ашчыскага сельса- вета, Мардушэвіч прыме з рай- выкапком зарэгістраваны статут і аўдыў яго. Іно знайшлі малыя дэві і парвалі на кавалі.

«Прапалі без ведама» і статуты селькагаспадарчай арміі «Но- вае Каленца», «Чырвоны Кастры- нік», Каменскага сельсавета. Стар- шы гэтых калгасоў кажучы, што яны іх не атрымаў ў райвыка- пком.

У сувязі з галаванай пры- няцця статута селькагаспадар- чай арміі ў раёнах пачалася ма- савая правярка, як калгаскі ажыццяўляюць статут. Загадчык Магдэўскага раёамдзела тав. Букач у гэтым думаве пад пытан- ням, як лепш арганізаваць пра- верку, ші ў выглядзе ўзаемапра- веркі калгас калгас, ші арганіза- ваць раённую камісію.

Здавалася-б, што гэтыя факты павіны былі прымусіць раёам- аддзел і МТС неадкладна ара- ганізаваць правярку выканання калгаскіх статута селькагаспа- дарчай арміі. Аднак, яны абме- жаваліся толькі канстатаваннем фактаў.

Больш таго: ніхто ў раёне не паікаўся, як захоўваюцца ў калгасках зарэгістраваныя ў раё- вынкім статута селькагаспа- дарчай арміі. А захоўваюцца яны ў разне калгасу зусім бе- задказна. Старажны селькагас- падарчай арміі «Чырвоная ар- мія», Вяліка-Ашчыскага сельса- вета, Мардушэвіч прыме з рай- выкапком зарэгістраваны статут і аўдыў яго. Іно знайшлі малыя дэві і парвалі на кавалі.

«Прапалі без ведама» і статуты селькагаспадарчай арміі «Но- вае Каленца», «Чырвоны Кастры- нік», Каменскага сельсавета. Стар- шы гэтых калгасоў кажучы, што яны іх не атрымаў ў райвыка- пком.

Трактары патрабуюць паўторнага рамонту

Па Чырвонопольскай МТС лі- чыцца арганізаваных трактар- раў 14 сярэдніх і капітальных рамонт, а на справе годных да работы толькі 9. Ні адна трактар дырэктарам МТС з рамонтну не прымаў, акты на іх не скла- дзены, трактары не запламбава- ны і ашчынаў заносеныя сьнегам.

Дрэнны рамонт трактароў тлу- мачыцца тым, што ў майстарні арганізаваныя працы пастаўлена з рук вон дрэнна, разогортваннем стыхаўскага руку тут ніхто не займаецца. Старшы механік увесць чэс ашчыска і камадзюроў- ках.

У Чарыкаўскай МТС матары № 80805, 8080, 81149, прыбыв- шы з рамонтну з Каімавіншай

Зніжаюць кошт працадня

МАЗЫР. (Спец. нар. «Звязда»). На працягу года ніхто з кіраўні- коў Мазырскага раёна не паікаў- сяся як выконваюцца ў калгасках станаўшчы статута селькагаспа- дарчай арміі. Толькі ашчынаў, пры ашчырэнні галавых калгас- ных аддзел і МТС выявілі, што каля 90 калгасоў раба выдатка- валі на паўднёвым непадзельнага фонду звыш 20 проц. тратовых даходаў і больш 50-калгасоў пера- вышлі адміністрацыйна-гаспадар- чы выдаткі да 8 проц. замест 2 проц. прадугледжаных стату- там.

Праўдзена калгас «Звязда», Бібікаўскага сельсавета, згодна статута, мела права выдаткаваць на паўднёвым непадзельнага фонду 16.234 руб., выдаткавала- ж 23.117 руб. Гэты перавышак звыш ашчынаў конт працадня. За- месь 54 кап. калгаскі на прапа- ладзь атрымаў толькі 44 кап.

У калгасе «Чырвоны Кастры- нік», Спаводскага сельсавета, на паўднёвым непадзельнага фонду перавыдаткавана 3.216 руб., што звыш прадазана калгаскі на 9 кап. У калгасе «Наша Ніва», Нахавіцкага сельсавета, за- месь 700 рублёў на адміністра- цыйна-гаспадарчы выдаткі па- шло 2.400 рублёў, або 8 проц. тратовых даходаў калгасе.

Здавалася-б, што гэтыя факты павіны былі прымусіць раёам- аддзел і МТС неадкладна ара- ганізаваць правярку выканання калгаскіх статута селькагаспа- дарчай арміі. Аднак, яны абме- жаваліся толькі канстатаваннем фактаў.

Больш таго: ніхто ў раёне не паікаўся, як захоўваюцца ў калгасках зарэгістраваныя ў раё- вынкім статута селькагаспа- дарчай арміі. А захоўваюцца яны ў разне калгасу зусім бе- задказна. Старажны селькагас- падарчай арміі «Чырвоная ар- мія», Вяліка-Ашчыскага сельса- вета, Мардушэвіч прыме з рай- выкапком зарэгістраваны статут і аўдыў яго. Іно знайшлі малыя дэві і парвалі на кавалі.

«Прапалі без ведама» і статуты селькагаспадарчай арміі «Но- вае Каленца», «Чырвоны Кастры- нік», Каменскага сельсавета. Стар- шы гэтых калгасоў кажучы, што яны іх не атрымаў ў райвыка- пком.

У сувязі з галаванай пры- няцця статута селькагаспадар- чай арміі ў раёнах пачалася ма- савая правярка, як калгаскі ажыццяўляюць статут. Загадчык Магдэўскага раёамдзела тав. Букач у гэтым думаве пад пытан- ням, як лепш арганізаваць пра- верку, ші ў выглядзе ўзаемапра- веркі калгас калгас, ші арганіза- ваць раённую камісію.

Здавалася-б, што гэтыя факты павіны былі прымусіць раёам- аддзел і МТС неадкладна ара- ганізаваць правярку выканання калгаскіх статута селькагаспа- дарчай арміі. Аднак, яны абме- жаваліся толькі канстатаваннем фактаў.

Больш таго: ніхто ў раёне не паікаўся, як захоўваюцца ў калгасках зарэгістраваныя ў раё- вынкім статута селькагаспа- дарчай арміі. А захоўваюцца яны ў разне калгасу зусім бе- задказна. Старажны селькагас- падарчай арміі «Чырвоная ар- мія», Вяліка-Ашчыскага сельса- вета, Мардушэвіч прыме з рай- выкапком зарэгістраваны статут і аўдыў яго. Іно знайшлі малыя дэві і парвалі на кавалі.

«Прапалі без ведама» і статуты селькагаспадарчай арміі «Но- вае Каленца», «Чырвоны Кастры- нік», Каменскага сельсавета. Стар- шы гэтых калгасоў кажучы, што яны іх не атрымаў ў райвыка- пком.

У сувязі з галаванай пры- няцця статута селькагаспадар- чай арміі ў раёнах пачалася ма- савая правярка, як калгаскі ажыццяўляюць статут. Загадчык Магдэўскага раёамдзела тав. Букач у гэтым думаве пад пытан- ням, як лепш арганізаваць пра- верку, ші ў выглядзе ўзаемапра- веркі калгас калгас, ші арганіза- ваць раённую камісію.

Здавалася-б, што гэтыя факты павіны былі прымусіць раёам- аддзел і МТС неадкладна ара- ганізаваць правярку выканання калгаскіх статута селькагаспа- дарчай арміі. Аднак, яны абме- жаваліся толькі канстатаваннем фактаў.

Больш таго: ніхто ў раёне не паікаўся, як захоўваюцца ў калгасках зарэгістраваныя ў раё- вынкім статута селькагаспа- дарчай арміі. А захоўваюцца яны ў разне калгасу зусім бе- задказна. Старажны селькагас- падарчай арміі «Чырвоная ар- мія», Вяліка-Ашчыскага сельса- вета, Мардушэвіч прыме з рай- выкапком зарэгістраваны статут і аўдыў яго. Іно знайшлі малыя дэві і парвалі на кавалі.

«Прапалі без ведама» і статуты селькагаспадарчай арміі «Но- вае Каленца», «Чырвоны Кастры- нік», Каменскага сельсавета. Стар- шы гэтых калгасоў кажучы, што яны іх не атрымаў ў райвыка- пком.

Рэзалюцыі на пленуме праўдзена ССР СССР

ПА ДАКЛАДАХ БЕЛАРУСКАГА І БАШКІРСКАГА САЮЗАУ СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕННІКАУ

Трэці пленум праўдзена саюза савецкіх пісьменнікаў, заслухоў- ваў доклады тт. Кізімковіча і Та- чана і выступілі па дакладах, канстатуючы літаратура Беларусі і Башкіры ў рэзультата пера- менага сацыялістычнага будаў- ніцтва і разгрому класовага во- рага выраста ў ашчыну сілу са- цыялістычнай культуры і выха- вання працоўных мас у духу са- цыялізма.

За час працоўна з першага з'езда пісьменнікаў, праўдзены ССР Беларусі і Башкіры пра- рабілі вялікую работу па існаму арганізаванні пісьменніцкага кад- раў пад сцягам самаадданай ба- рацьбы за сацыялістычную радзі- му савецкага пролетарыята — СССР.

Аналіз творчасці беларускіх і башкірскіх пісьменнікаў, дзны ў дакладах і спрэчках, аведчыць аб росце майстэрства пісьменнікаў, аб расшыранні іх тэматычнага кола, павышэнні іх якасці.

Разгарнуўшыся пасля з'езда перадаўшчыца работа з'явілася фактарам вельміважнага культурна-рэвалюцыйнага ашчынаў, фактарам амадуўваючым дружбу па- тры матары, прапуючы усё дэ- фекты і рамонт прынаў ашчынаў ашчынаў, акты з'яўіў і матары ўстанаві па трактарах. Пасля правяркі матараў,—а іх раманта- валі пад кіраўніцтвам механіка Кізімковіча МТМ Раброва,—вы- яўлена ў матарах граб, мета- лярныя стружкі, пасячэння зубі- лам гаў, тугая падзяжка паль- цы, азоры паміж поршніам і цыліндрам замест 0,16 мм. былі ў 2 мм. і т. д.

Ашчынаўскі рух у Чырво- нопольскай і Чарыкаўскай МТС не разогортнуў.

Аналіз у савіце стыхаўскага руку, ушчыска ўсю краіну на вышэйшым ступені гістарычнага

рэвалюцыйнага будаўніцтва, сацыялізма.

Пленум лічыць, што павіны на- лягаць ашчынаў ад савіту і жо- дзей нашай дзяржаўнай рэацыі. Карэні гэтага аднаўлення ў нас савіце. Вось таму ў савіце паві- ны мы патрабуем ад кожнага пэка, каб ён быў перадавым ча- лавекам нашга часу і ў сваёй творчасці і ў жыцці.

Пленум лічыць зусім неабход- ным перабудаваць работу саюза тав. каб дзейнасць кожнага пэка была вядома літаратурнай гра- мадзесце, сустракала названую ўвагу і савітскае падтрыманне, ашчынаў на таварышчых крыт- ці і самакритцыі.

Словы таварыша Сталіна аб тым, што Мазыроўскі быў і на- стачка лепшым таварышам пэка, прыняты савецкай грамадзесце з лепшым найбярэйшай радзі- ной, абавязваюць нас к таму, каб прынялі ўсе меры да найбярэйшай прапаганды творчасці Мазыроўскага савіце мільёнаў мас працоўных і ўважліва і любоўна вымуш- аўшы выкажыцца пэка-наватара.

Пленум дуртае праўдзена саю- за ашчынаў у пачатку 1937 года ўзасаўваю пашчыну нарэду, — ашчынаў творчасці нашых пэкаў.

Пленум лічыць, што павіны на- лягаць ашчынаў ад савіту і жо- дзей нашай дзяржаўнай рэацыі. Карэні гэтага аднаўлення ў нас савіце. Вось таму ў савіце паві- ны мы патрабуем ад кожнага пэка, каб ён быў перадавым ча- лавекам нашга часу і ў сваёй творчасці і ў жыцці.

Пленум лічыць зусім неабход- ным перабудаваць работу саюза тав. каб дзейнасць кожнага пэка была вядома літаратурнай гра- мадзесце, сустракала названую ўвагу і савітскае падтрыманне, ашчынаў на таварышчых крыт- ці і самакритцыі.

Словы таварыша Сталіна аб тым, што Мазыроўскі быў і на- стачка лепшым таварышам пэка, прыняты савецкай грамадзесце з лепшым найбярэйшай радзі- ной, абавязваюць нас к таму, каб прынялі ўсе меры да найбярэйшай прапаганды творчасці Мазыроўскага савіце мільёнаў мас працоўных і ўважліва і любоўна вымуш- аўшы выкажыцца пэка-наватара.

Пленум дуртае праўдзена саю- за ашчынаў у пачатку 1937 года ўзасаўваю пашчыну нарэду, — ашчынаў творчасці нашых пэкаў.

Пленум лічыць зусім неабход- ным перабудаваць работу саюза тав. каб дзейнасць кожнага пэка была вядома літаратурнай гра- мадзесце, сустракала названую ўвагу і савітскае падтрыманне, ашчынаў на таварышчых крыт-

